

Да 200-годдзя з дня нараджэння Яна Чачота

Таленавіты і адданы

200-годдзе з дня нараджэння Яна Чачога — гэта юбілей не толькі канкрэтнай гістарычнай асобы, але і круглая дата для фалькларыстыкі — навукі, якая займаецца запісам і даследаваннем вуснай паэтычнай творчасці народа. Ян Чачот быў, бадай, самым першым, найбольш таленавітым і адданым фалькларыстам свайго часу. Яго залісы і сёння з'яўляюцца неацэннай крыніцай для спасціжэння духоўнага вопыту продкаў.

Сярод песень, запісаных Янам Чачотам, вылучаюцца практычна ўсе жанры і цыклы земляробчага календара беларусаў: калядныя, валачобныя, веснавыя, купальскія і г.д. Гэтыя песні ствараюць яскравы кантэнт святаў з іх міфапаэтычнымі ўяўленнямі і прыметамі. Нельга забываць, што запісваліся яны на пачатку мінулага стагоддзя і таму змяшчаюць у сабе даволі архаічныя элементы. Так, у купальскай песні, якая вымалёўвае засцерагальнія рытуалы гэтага адказнага для земляроба часу — «каб змяя заломаў не ламала, у жыце карэнне не капала, у кароў малако не адбірала» — з'яўляеца «няпесенны» заклінальны матыў: *“Адбяры, божа, таму ручкі, ножскі, са лба вочки”*.

Даволі многа Ян Чачот запісаў жніўных песень. Узятыя разам, яны даюць абагулены вобраз жніва як працоўнага подзвігу, гучаць як гімн хлебу, ураджаю, як гімн простаму чалавеку працы. Асобна хацелася б прыгадаць песні з выразнымі сацыяльнымі матывамі, гаварыць пра якія сёння стала не «модна». Аднак нельга забываць, што гэта запісы першай палавіны XIX ст. Кранае непадробнай шчырасцю паэтычны зварот да сонца — *«Сонца, сонейка, ці бывала ты ў найме»* — і студзіць сэрца катэгарычнае: *«Бадай таму цямней было, хто да хаты не пускае»*. А наступную жніўную песню без перабольшвання можна лічыць сапраўдным шэдэўрам:

*На гарэ Тацянка піонку жнець,
З цёмнага лясочку тучка ідзець.
— Чы не баішся, Тацянка, гэтай тучанькі?
— А за што я маю яе баяцца?
У гэтай тучы мая мамка:
А ні ветрам мяне абеіць,
А ні дажджом абліець,
Доляй, ітасцем агарнець.*

І сёння цяжка сказаць: адбітак гэта былога анімістычнага светаўспрымання ці выкаванне самой души надзвычай паэтычнага, таленавітага селяніна-беларуса...

Значную частку фальклорных запісаў Яна Чачота складаюць вясельныя песні. Цэнтральнае месца ў іх, натуральна, адводзіцца вобразу нявесты, маладой дзяўчыны, яе пачуццям, перажыванням, надзеям і страхам. Расстанне з роднымі, ад'езд на «чужыдальнью старонку», канец дзяячага раю — усё гэта прадстаўлена ў канкрэтных сюжэтных ситуацыях, выпісаных псіхалагічна вельмі дакладна, нават асцярожна. Душа нявесты — што палахлівая лясная птаха, і народны талент сумеў, здолеў адбіць яе стан у пранікнёных і адначасова сціплых радках.

Лірычныя песні ў запісах Чачота падкупліваюць сваёй адкрытасцю, той наіўнай непасрэднасцю, калі нават грубаватыя слова натуральна ўпісваюцца ў кантэкст шчырага выражэння пачуццяў. Сярод іх адвечныя жаночыя песні-скаргі на няўдалы жаночы лёс, калі лірычная герайня «не так жыве, як гаруе», песні пяшчоты і захаплення, песні радасці і гора. Менавіта Чачоту належаць найбольш раннія, поўныя, паэтычна выразныя варыянты шматлікіх балад: «Тры птушачкі ля забітага малойчыка», «Бандароўна», «Бервянец-травіца, то брацітка і сяstryца», «Бяроза і явар на магіле закаханых» і інш.

Таццяна ВАЛОДЗІНА.

Ян ЧАЧОТ

Жніво

Пара, жонкі, дамоў ісці,
Пацярала зара ключы,
Каля постаці ідуchy,
А з месяцам гуляючи,
А з сонейкам гукаючи.
А ўзыдзіце самі зоркі,
А знайдзіце ключы звонкі:
Пара зямлю адмыкаці,
Пара расу выпушчаці.
А первую ледавую,
А другую — медавую.
Ледавая — свякраткава,
Медавая — таткава.

Ледавая каля плоту,
Медавая каля стала
Ледавую – калом прыб’ю,
Медавую з людзьмі пап’ю.

Не сячы, а мой татањка
ля дарожкі бярозкі,
Не бяры, мая маманька, у
крыніцы вадзіцы.
Не касі, а мой брацетка,
у лужочку травіцы,
Не шчыплі, мая сястрыча,
у садочку цвяточкаў —
Ля дарожкі бярозка —
я сама маладзенъка,
У крыніцы вадзіца —
мае дробныя слёзкі,
У лужочку травіца —
мае русыя коскі,
У садочку цвяточкі —
мой руцвяны цвяточак.